

Яўген Маліноўскі



БАРУСІА: ПСІХЭЛОГІЯ ПРЫСУТНАСЦІ

ББК 86

Мал 18

**Маліноўскі Яўген**

Парусія: псіхалогія прысутнасці. — Баранавічы : Грамадскае аб'яднанне  
“Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны”, 2007. — 260 с., іл.

ББК 86

© Грамадскае афармленне  
“Таварыства беларускай мовы  
імя Францішка Скарыны” 2007  
© Афармленне Уладзімір Гундар

# ІЕРУСЛА ЯДКАЗНАСЦІ

Вера, яка не сраходзіць у культуре  
нічега не ёсць.

Ян Павал II

II

## II.14. Беспамылковасць

Как можно считаться “непогрешимым”?

Алеся Дубешко, преподаватель БарГУ

Няма больш непапулярнага імені ў свеце, як імя папы рымскага! У такі способ свет выбудоўвае псіхалагічную абарону сваёй рэлігійнай гарэзлівасці. Пад папулярнасцю я не маю на ўвазе тое, што “у всех на устах”, бо ў та ім разом самым папулярным паэтам быў бы Пушкін. “Русская” папуляцыя веруючых насамрэч з’яўляецца абразам для Бога: “Як што людзі гэтыя шануюць Мяне вуснамі сваімі, а сэрца іхняе далёка адлягае ад Мяне, і благавейнасць іх перад Мною ёсьць вывучэнне запаведзей чалавечых” [Іс 28, 13].

Шанаванне адзінай, універсальнай (т. зн. каталіцкай) апостальской Царквы адносна асобы папы, лікі ужо на працягу двух тысячагодзяў застаецца самой непаразуменняй і супярэчнасцяй з боку веруючых і няверуючых. Належнасць да гэтага свету заўжды спрыяла вепапулярнасці Універсуруму як яго альтэрнатыве. Суверэнітарта і паслядоўна не прымае прапанаванае Янам-П'ялом “цывілізацыі любові”, больш таго, гэтая цывілізацыя працягнула і няўдачу. Па яго ўласным прызнанні, постурыстычная Еўропа прыйшла да “цихае апастазі”, вераадсташніцтву, якое ёсьць насамрэч “любовеадступніцтва”. У сваім слівутым маналогу пра “Вялікага інквізітара” Івана Карамазаў слушна, паводле Ф.М. Дастваескага, вызначае пэўна як “няздатнасць да любові”. Хто не любіць, як негой, “Что без грэху”? Хто не любіць, “Першы кінь у яе каменем” [Ян 8, 7]. У “яе” азначае і ў “яго”, бо Царква і папа не падзельныя. Ен адзіны з усіх адказных на зямлі вернікаў днешніх ў гісторыі чалавецтва пакаяўся за “Яе”, паказаў пэўны прыклад адкуплення ўсіх за ўсіх, кожнага за кожнага. Но і бяг грэшны Хрыстос прыняў хрост пакаяння ад Яна. Адсюль іннатаўвасць ужо не ёсьць нагодай для выкрыцця грэшных, але мерай адказнасці за кожнага з іх праз Божую міласэрнасць: “Даруюцца ёй грахі многія, бо яна многіх палюбіла, а каму мала даруеца, той мала любіць” [Лк 7, 47].

Пытанне Алесі аб папскай уладзе ляжыць у плоскасці, адзначанай самым Ісусам: “Хрышчэнне Янава адкуль было: з



нібесаў, ці ад людзей?” [Мц 21, 25]. Як памятаем, фарысеі не моглі адказаць на гэтае пытанне. У часе ад Месіі да Парусіі вночі застаецца для іх апакаліптычна адкрытым, “Пакуль не будзе ўзяты з асяроддзя той, хто ўтрымлівае цяпер – у той жа час адкрыецца беззаконнік, якога Госпад заб’е духам раснаву сваіх і знішчыць яўленнем прышэсця Свайго”. Трэба ведаць, што антыхрыст будзе падмацоўваць сваю постачць у Гутым свеце “Ўсякаю сілаю і адзнакамі, і цудамі хвалынымі” [2 Фес 2, 7-9]. Супрацоўніцтва з ім і чаканне Парусіі навумішчальныя: “Дружба са светам ёсць варожаць супраць Бога” [Як 4, 4]. Некаторыя “веруючыя” ставяцца да паскай куры і як да “пасаду сатаны”, таму гвалтоўна аслушаютць его і пласабляюцца ў сваёй рэлігійнай канфесіі. Універсум папы як намесніка асобы Пятра пабудаваны на тым, што “камені”, што і ўся Царква Хрыстова: “І брамы пякельнія на атолеюць яе” [Мц 16, 18]. Міласэрная прычына і дасканала форма каталіцкай культуры застаюцца незаўважанымі фарысейем, заангажаваным уласным уяўленнем аб “гісторыі на ёсці” сваёй асобы. Фарысей [Лк 18, 10]– гэта той, хто “мал любіць”, любіць толькі самога сябе, дакладней, не любіць, але ашчаджае сваю душу. Ныкрайчы суспектнае фарысейства, Ісус сведчыць: “Гора вам, калі ўсе будуць гавагчы на вас добра” [Лк 6, 26]. Слова “фарысей” перакладаецца як “адсоблены”, той, хто, ганарліві аддзяляючыся ад простых людзей, эканамічна і эмацыянальна застаецца заежымі ад іх канфармістам. Папа, як палітычна, так і псіхалагічна незалежны ад людзей, нясе адказ па іх толькі перад Богам. Таму ён застаецца вольным ад папулярна-практычнай і эмацыянальна-тэлевізійнай пабожнасці фарыселя, “З тым, які богабаязнага, а да сілы Божай варожага” [2 Цім 3, 5]. Гэта ж апостальскага пасаду відавочна суспекту, які новід’ючы, але паслядоўна падлягае суду: “Не мір прыйшоў Я вам прынесці, але меч” [Мц 10, 34]. Калі пасада выпрабоўваецца мечам гісторыі, дык асока – мечам крыжовага сячэння псіхалагічнай глыбіні: “Бо слова Божае жывое і дзейсное, і вастрышае за любы меч двусечны: яно пранікае да раздзеленія души і духу, суглобаў і мозгу і судзіць помыслы і намеры сардэчныя” [Габ 4, 12].

Такім чынам, хай Алеся сама вырашае, наколькі універсальныя характеристар Цывілізацыі любові вылучаеца ліхім



становішчам гэтага роду. Менавіта яго фарысейская закваска ў камуністычным коалабарацыяне паспрыяла непаразуменню каталіцкага дагмату *infallibility*, аб беспамылковасці веравучэння, прамаўляемага папам з амбона, *cathedra*. З гэтага непаразумення і робіцца выснова, па якой папа як быццам прэтэндуе на бязгрэшнасць. Універсал наасць жа яго асобы ў любові не толькі да свайго заўойцы, Агдзы ці кагось іншага, але і да самога фарысея.

